

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ



Інстытут
гісторыі
НАН Беларусі

Навукова-практычнай канферэнцыі
«СЕННЕНСКІ КРАЙ:
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА РЭГІЁНУ»,
прысвечанай 580-годдзю першай згадкі
Сянно ў пісьмовых крыніцах
Сянно, 1–2 ліпеня 2022 г.



Сенненскі раённы
выканаўчы
камітэт

Праблемнае поле канферэнцыі:

- ❖ Гісторыя і культура Сенненшчыны.
- ❖ Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Сенненшчыны.
- ❖ Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна.
- ❖ Ваенныя падзеі на тэрыторыі Сенненскага раёна.
- ❖ Пытанні мемарыялізацыі гістарычнай памяці.
- ❖ Турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Сенненскага краю.
- ❖ Яны нарадзіліся на Сенненшчыне: З.І. Азгур, А.С. Вялюгін, А.К. Гаравец, З.І. Канапелька, П.М. Машэраў і інш.
- ❖ Звязаны лёсам з Сенненшчынай: К.С. Заслонаў, У.Е. Лабанок, Д.Ф. Прышчэпаў, Е.Р. Раманаў, Янка Купала і інш.

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Умовы ўдзелу:

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней за 10 чэрвеня 2022 года накіраваць на электронны адрас аргкамітэта a.baranouski@history.by тэкст даклада, а таксама заяўку з указаннем наступных звестак:
• прозвішча, імя, імя па бацьку; • вучоная ступень, званне (пры наяўнасці); • месца работы, пасада;
• тэлефон з указаннем кода горада; • e-mail; • тэма даклада; • форма ўдзелу (вочная ці завочная).

Звяртаем Вашу ўвагу:

- матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя;
- аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак для ўдзелу ў канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.

Патрабаванні да афармлення дакладаў:

Электронны варыянт не больш за 40 000 знакаў. Першы радок – імя і прозвішча, горад. Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст Times New Roman, 14 кегль, палутарны міжрадковы інтэрвал. Абзацны водступ – 1,25 см. Спасылкі на кожнай старонцы, нумарацыя спасылак скразная. Тып файла – doc ці rtf (Microsoft Word).

Каардынатар: *Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч*, навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэлефон: +375 (17) 379-16-10. E-mail: a.baranouski@history.by.

Трансфер на маршруце Мінск-Сянно-Мінск будзе ажыццяўляецца арганізатарамі канферэнцыі. Пажыванне і харчаванне за кошт прымаючага боку.

Узор афармлення тэксту даклада

Кірыл Анікіевіч (*Магілёў*)

1 інтэрвал

НАЗВА

1 інтэрвал

Тэкст... Тэкст... Тэкст... Тэкст... Тэкст... Тэкст... Тэкст...¹ Тэкст... Тэкст... Тэкст... Тэкст... Тэкст...

Тэкст...²